



Дзяніс ДУК

Полацк і Полацкая зямля ў IX—X стагоддзях: вытокі беларускай дзяржаўнасці

Маштабныя святкаванні 1150-годдзя першых летапісных узгадак аб прыходзе на княжанне ў Русь Рурыка і яго братоў, якія праходзілі ў 2012 г., у чарговы раз завастрылі ўвагу гісторыкаў на шэрагу ключавых праблем раннесярэдневяковай гісторыі ўсходніх славян. Нагадаем, што першая летапісная дата, якая мае непасрэднае дачыненне да генезіса дзяржаўнасці на ўсходнеславянскай этнакультурнай прасторы — 862 год, — адносіцца да гісторыі трох сучасных незалежных дзяржаў: *Racii*, Украіны і Беларусі.

Многія аўтарытэтныя расійскія і украінскія гісторыкі да гэтага часу спрачаюцца аб вытоках дзяржаўнасці на Русі. Спрэчкі ідуць у першую чаргу адносна таго, хто — рускія ці украінцы — стварылі першымі сваю дзяржаву, які горад — Кіеў ці Ноўгарад — стаў сталіцай першай дзяржавы ва ўсходніх славян? Гэтыя дыскусіі вядуцца на старонках розных навуковых выданняў, што друкавалі і друкуюць шматлікія "юбілейныя" тэксты.

Першая калектыўная спроба беларускіх гісторыкаў заявіць аб дачыненні да працэсу пошуку зыходнага пункта генезісу дзяржаўнасці ўсходніх славян наогул і сваёй нацыянальнай дзяржаўнасці ў прыватнасці, зробленая ў зборніку матэрыялаў міжнароднай навуковай канферэнцыі "Полацк у гісторыі і культуре Еўропы", арганізаванай Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі і Полацкім дзяржаўным універсітэтам, не засталася незадуважанай. Вядомы ўкраінскі гісторык, член-карэспандэнт НАН Украіны Аляксандр Пятровіч Моця заўважыў: "Вот и белорусы в последний момент открыли для своей государственности


"первшую страницу" начиная с того же 862 года, когда в летописи впервые упоминается Полоцк. Эту точку зрения вполне официально озвучили, в частности, на международной научной конференции "Полоцк в истории и культуре Европы" в мае 2012 года (явно прослеживается реакция на "российскую гипотезу")".

У зборніку матэрыялаў канферэнцыі, узгаданай Аляксандрам Пятровічам, была ўпамянута палеміка расійскіх і украінскіх аўтараў на старонках тэматычнага нумара часопіса "Родина" "Российской государственности — 1150" (2012, № 9). Аўтары падтрымовы да зборніка дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі В.В.Даніловіч і загадчыца Цэнтра гісторыі дайністрыяльнага грамадства гэтага ж інстытута В.М.Ляўко адзначылі літаральна наступнае: "каля прааналізаваць і падагульніць вялізнья аргументаваныя і не надта ўзаемныя прэтэнзіі поўначы (*Racii*) і поўдня (Украіны) адносна пальмы першынства ва ўтварэнні дзяржавы на тэрыторыі Усходняй Еўропы, трэба адзначыць, што абодва бакі не згадваюць аб



ДУК Дзяніс Уладзіміравіч.

Праэктар па вучэбнай рабоце Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, дацэнт. Нарадзіўся ў 1977 г. у Наваполацку. У 1999 г. закончыў гістарычна-філалагічны факультэт Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. З гэтага ж года выкладаў ва ўніверсітэце, з 2005 г. працаваў загадчыкам кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі. Займаецца археалогіяй і гісторыяй Полаччыны IX—XVIII стст. Аўтар манографій "Полацк XVI—XVIII стагоддзяў: нарысы тапаграфіі, гісторыі матэрыяльнай культуры і організацыі жыццёвай прасторы насељніцтва беларускага горада" (Наваполацк, 2007), "Полацк і палачане (IX—XVIII стст.)" (Наваполацк, 2010), вучэбна-метадычных комплексаў "Гісторыя Полацка: па матэрыялах археалагічных даследаванняў" (Наваполацк, 2006), "Археалогія" (Наваполацк, 2009) і больш за 100 навуковых публікаций.



самастойных кроках, якія пачыналіся ў гэтым напрамку сённяшнім беларускім землямі (тэрыторыя Палацкага княства) адначасова з Ноўгарадам і Кіевам. У запале доказаў, што больш правы і варты вяршэнстваваць у фарміраванні дзяржайнасці, абодва славянскія браты беларускага народа са здзіўленнем адзначаюць, што паміж Ноўгарадам і Кіевам у перыяд складання тэрыторый гэтых палітычных структур знаходзіўся Палацк, "спрэчны" і "стратэгічна важны" для кіраўнікоў поўначы і поўдня. Трэба канстатаваць, што такім ён заставаўся на працягу ўсяго старажытнарускага перыяду"².

Да гэтага застаецца дадаць, што сёння ў дыскусіях прафесійных гісторыкаў пастулат аб вытоках дзяржайнасці трох усходнеславянскіх народаў з'яўляецца "камнем преткновения".

Археалогія заўсёды лічылася найбольш "чыстай" ад ідэалагічных штампаў навукай па аб'ектыўных прычынах — археолаг мае справу з "рэчавымі сведкамі" мінулага, артэфактамі, якія з'яўляюцца гістарычнымі крыніцамі. Сукупнасць гэтых крыніц дае падставы для аднаўлення пэўнага гістарычнага працэсу, іх адсутнасць можа такі працэс адмаўляць.

Археалагічныя доказы існавання Палацка як славянскага (крывіцкага) пасялення амаль на стагоддзе раней за дату, пад якой ён упершыню ўзгадваецца ў летапісу (862 год), сёння ўжо прызнаны ў гісторыяграфіі. Хоць не так даўно мела месца адваротнае (летапісная дата існавання Палацка не знаходзіла павядрдження ў археалагічных матэрыялах)³. Сёння размова ўжо ідзе аб трактоўцы ролі і месца Палацка ў палітычнай сістэме старажытнай Русі. Адзін з яскравых прыкладаў такої трактоўкі знаходзім на старонках найноўшага фундаментальнага навуковага выдання пад рэдакцыяй акадэміка Расійскай акадэміі навук М.А.Макарава "Русь в IX—X веках: археологическая panorama", што выйшла ў "юбілейным" 2012 годзе пад

грыфам "1150 лет российской государственности"⁴. Калектыўная праца прысвечана першым стагоддзям старажытнарускай гісторыі і з'яўляеца археолагістарычным даследаваннем, выкананым на высокім навуковым узроўні.

Пераважная большасць аўтараў гэтага выдання — расійскія даследчыкі. Думаецца, што выдаўцамі першапачатковая ставілася мэта паглядзець на проблему арганізацыі прасторы і ўлады на Русі, абстрагуючыся ад пазіцый нацыянальных (украінскіх і беларускіх) гісторыографій. Верагодна, па гэтай прычыне чытач не ўбачыць сярод аўтараў кнігі (раздзела, прысвяченага Кіеву і Правабярэжнаму Падніпрою) вядомых украінскіх гісторыкаў акадэміка НАН Украіны П.П.Талочка, члена-карэспандэнта НАН Украіны А.П.Моці, таксама як і беларускіх даследчыкаў (сярод аўтараў раздзела, прысвяченага Полацкай зямлі) Г.В.Штыхава, В.М.Ляўко, С.В.Тарасава.

Высока ацэньваючы працу расійскіх калег, падрабязней спынімся на раздзеле "Полацкая земля", напісаным добра вядомым у Беларусі даследчыкам Іванам Ігаравічам Ерамеевым. Проблема вывучэння археалагічных старажытнасцяў не раз прадстаўлялася Іванам Ігаравічам у сумесных публікацыях з мэтрам беларускай археалогіі Георгіем Васільевічам Штыхавым⁵. Матэрыяльная культура насельніцтва Беларускага Падзвіння IX—X стст. вывучалася расійскім калегам па гісторыяграфіі і апублікованых крываціях, а таксама непасрэдна па артэфактах са збораў беларускіх музеяў.

Раздел, напісаны І.Ерамеевым, падзяляеца на некалькі невялікіх падраздзелаў: "Полацкая земля и славянская колонизация Северо-Запада России", "Славяне и скандинавы на Западной Двине-Даугаве в VIII — начале X в.", "Археология раннесредневекового Полоцка", "Полоцк в политической системе ранней Руси", "Начало функционирования Даугавского пути. Полоцк при Рогволоде и Рогнеде". Мы не будзем падрабязна спыняцца на кожным з гэтых раздзелаў, а толькі адзначым найбольш значныя высновы, якія робіць аўтар.

Тэзісна тэкст раздзелу "Полацкая земля" утрымлівае наступныя палажэнні.

1. І.Ерамееву канстатуе своеасаблівую культурную адасобленасць Полацкай зямлі і "идеологическое своеобразие" яе жыхароў, якія паходзяць ад замкнёнасці заходнерускага рэгіёну на прасторы ад Віцебска да Браслаўшчыны ў эпоху расселення плямён смаленска-полацкіх доўгіх курганоў (летапісных крывічоў). Адасобленасць насельніцтва Полаччыны ад этнакультурных працэсаў Днепра-Волхавскага воднага шляху ў IX—X стст., на думку аўтара, паслужыла глебай для знакамітага палітычнага супрацьстаяння полацкай княжацкай дынастыі з нашчадкамі Яраслава Мудрага.

2. Полаччына ўдзельнічала ў разгалінаваным сярэбраным гандлі шляху "з варагаў у грэкі" не ў якасці транзітнага рэгіёну, а як тупіковая перыферэя "ўсходняга шляху". Скандынаўы з'яўляліся ў Ніжнім

Падзвінні ў IX ст. эпізадычна, і апорных пунктаў, падобных на Ладагу і Рурыкава гарадзішча, "находніци" тут не ўзводзілі.

3. Ранні Полацк быў архаічны па сваёй прасторавай арганізацыі і не ўкладваеца ва ўяўленні аб буйным гарадскім (ці протагарадскім) цэнтры. Полацкае гарадзішча IX—Х стст. нібыта "схавалася" ў рагных лукавінах далёка ад магістральнага шляху па Дзвіне, што для старажытнарускіх гарадоў эпохі Рурыкавічай нехарактэрна (у IX—Х стст. гарады часцей за ёсё ставіліся адкрыта на пануючых пазіцыях, з шырокім доступам да вялікай вады: Рурыкава гарадзішча, Пскоў, Віцебск, Гнёздава). У першыя стагоддзі сваёй гісторыі Полацкае гарадзішча было невялікім па памерах, і ў яго насельнікай не было фізічных і ваенных магчымасцяў для засваення тэрыторыі Верхняга замка. Гарадскія харктар умацавання гарадзішча датуеца не раней сярэдзіны Х ст. Да гэтага гарадзішча з'яўлялася не больш чым радавым банцараўскім гарадком. Адсутнасць слядоў побыту скандынаў — яскравая рыса самабытнай культуры Полацка. Адзначым, што аўтар досьцы падрабязна разглядае тапографічную структуру старажытнага Полацка IX—Х ст. (гарадзішча, селішча на Ніжнім замку, Верхні замак, пасады) на базе гісторыяграфіі і крыніц, уведзеных у навуковы зварот беларускімі археолагамі.

4. Вывад аб ролі і месцы Полацка ў палітычнай сістэме ранніх Русі лепш за ёсё ілюструе наступная цытата: "оснований рассматривать Полоцк в IX — начале X века наряду с такими раннегородскими центрами, как Ладога, Рюриково городище, Псков, Гнездово или Киев, у нас пока нет. Похоже, даже соседний Витебск в это время был более богат и значим... Полоцк можно представить как один из славянских городков, разбросанных от Припяти до Поволжья. Городок этот окружали неукрепленные поселки (сейчас их известно два)... В культурном слое отсутствуют яркие комплексы первой половины X века"⁶. Сярод "рядовых" гарадкоў IX ст., "разбросанных от Припяти до Поволжья", даследчык выдзяляе гарадзішча Георгій і Халопій гарадок у Павалхой, Рокат і Навасёлкі на Смаленшчыне і шэраг іншых.

Археалагічныя матэрыялы аўтар супастаўляе з пісьмовымі крыніцамі. Паколькі ў Полацку ў IX — першай палове Х ст. не прадстаўлена матэрыяльная культура скандынаўава⁷, то і летапісныя звесткі 862 і 907 гг., на думку І.Ерамеева, можна паставіць пад сумненне⁸. Сказанне аб сватаўстве Уладзіміра, та-кім чынам, нібыта з'яўляеца першай даставернай летапіснай узгадкай пра Полацк, якая адносіцца да наўгародскай летапіснай традыцыі. Узыходжанне на княжацкі стол Рагвалода ў Полацку, паводле аўтара, можна датаваць 950-мі гг., а матывы вядомага пахода на Полацк у 970 г. патлумачыць жаданнем Уладзіміра Святаславіча завалодзіць "серебром полоцкіх кладов і золотом княжескіх теремов"⁹.

Значная частка тэкstu раздзела "Полацкая земля" прысвежана аналізу рэчавых скарбаў і скарбаў куфічных дырхемаў, знайдзеных у акрузе Полацка.

З рэчавых скарбаў асаблівая ўвага надаецца скарбу залатых вырабаў трэцяй чвэрці Х ст. (датаванне абаснавана І.Ерамеевым) з Ніжняга замку, які "сразу ставіт Полацк в один ряд с крупнейшими городами Северной Европы, такими, например, как Дорестад"¹⁰. У гэты перыяд часу, паводле І.Ерамеева, пачаліся першыя гандлёвыя сувязі Полацка з Візантыйскай імперыяй (даследчык спасылаеца на нумізматычны матэрыял і ўзгаданы скарб).

Такім чынам, агульны вывод выглядае наступным чынам. У IX — сярэдзіне X ст. Полацкая зямля назапасіла дастаткова магутны дэмографічны і эканамічны (у першую чаргу земляробчы) патэнцыял. Полацкія землі апынуліся ўдалечыні ад магістральнага геапалітычнага стрыжню Русі (Кіеў — Ноўгарад (Рурыкава гарадзішча) — Ладага — Гнёздава), па гэтай прычыне скандынаўскі ўплыў у Полацку аказаўся мінімальным. Адсутнасць данніцкіх адносінаў у палаchan з латгаламі (асноўным насельніцтвам нізоўя Дзвіны) не садзейнічала актывізацыі гандлю па Заходнедзвінскім шляху. Полацкая зямля ў IX—Х стст. развівалася як з'ява самабытнай славянскай культуры, якая не зведала ўплыву хазараў і "варяжскай дани"¹¹.

Неабходна падкрэсліць, што такая трактоўка ролі і месца Полацка ў працэсе арганізацыі прасторы і ўлады на Русі ў гісторыяграфіі з'яўляеца наватарскай. Такім чынам, на старонках расійскага акадэмічнага выдання канстатуеца факт, што першапачатковая працэс станаўлення дзяржавасці на беларускіх землях праходзіў зусім па іншым сценары, чым на іншых усходнеславянскіх землях. Па-першае, роля варагаў на тэрыторыі Полацка-га Падзвіння была не такой значнай, як у Ладазе, Ноўгарадзе (Рурыкавым гарадзішчы)* ці Кіеве, па-другое, землі полацкіх крывічоў не ўваходзілі ў зону "унізительной варяжской дани", па-трэцяе, Полацк прадстаўляе мадэль развіцця ўсходнеславянскага горада на славянскай (крывіцкай) генетычнай аснове.

Паводле І.Ерамеева, з сярэдзіны Х ст. звычайнае славянскае пасяленне на месцы Полацка пачынае пераастаць у развіты гарадскі цэнтр. Паколькі сітуацыя нетыповая (на Русі няма прыкладаў аналагічнага генезісу "заурядных" раннегарадскіх структур IX—Х стст. у буйных сацыяльна-еканамічных цэнтры), механізм "перерождzenia" Полацка даследчыку не зусім ясны.

Падобныя цікавыя, у пэўнай ступені нечаканыя і часам небяспрэчныя вынікі вымушаюць выказаць шэраг заўваг. Як нам падаеца, неправамоцны сам тэзіс аб "заурядности" Полацка IX — сярэдзіны X ст. зыходзячы з асаблівасцяў станаўлення раннегарадскіх цэнтраў (у прыватнасці Ладагі і Рурыкава гарадзішча) як гандлёва-рамесніцкіх цэнтраў. Справа ў тым, што з тых гарадоў, якія пералічылі летапісец у запісе пад 862 г. (Ноўгарад, Белавозера, Ізборск, Раствоў, Полацк), культурны слой IX ст. так і не быў

* Гэты тэзіс абсалютна сугучны раней выказанаму намі назіранню.

знойдзены ў Белавозеры, Раствове і ўласна ў Ноўгарадзе (па-за межамі Рурыкава гарадзішча)¹². Станаўленне гэтых гарадоў у Х ст., мінуючы стадью "торгово-ремесленного поселения", цалкам відавочна. Аднак аўтар раздзела аб Палацкай зямлі разглядае як вызначальную менавіта гандлёва-рамесніцкую функцыю протагарадоў, такіх як Ладага і Рурыкава гарадзішча.

Зайважым, што ініцыяタрамі гандлёвых адносін у транс'єурапейскім кантэксце і будаўнікамі ма-гутных крэпасцяў у Ладазе і на Рурыкавым гарадзішчы былі скандынаўы. Пры гэтым славянскае насельніцтва мела апасродкованыя адносіны да міжнароднага гандлю і ваеннаі (фартыфікацыйнай) справы. У Палацку ж IX — сярэдзіны X ст. практычна не выяўлены сляды варажской прысутнасці. У той жа час Палацкае гарадзішча і селішчы вакол яго мелі агульную плошчу каля 8 гектараў (параўнаем: Халопій гарадок IX ст. і Белавозера Х ст. былі адпаведна меней за 1 і 1,4 гектара, абодва гарадзішчы размяшчаліся на невысокіх пагорках каля рэк, пры гэтым "эталонныя" для расійскага даследчыка Ладага і Рурыкава гарадзішча па плошчы не перавышалі 8 гектараў)¹³. Таму назваць "радавым" яўна нерадавое раннегарадское пасяленне (па такіх крытэрыях, як значная тэрыторыя забудовы, развітая тапографічная структура (вышыня Палацкага гарадзішча складае не менш 13,5 м, плошча каля 2 гектараў, каля падножжа гарадзішча была размешчана развітая сістэма неўмацеваных пасяленняў) не даводзіцца. Застаецца апошні крытэрый — уласна археалагічныя артэфакты ў раннегарадскім культурным слоі.

Характарыстыка матэрываў з раскопак 2008 г. на селішчы Ніжня замка (вакольны горад), на думку І.Ерамеева, указвае на "нерядовой характер находок". Але паколькі "нерядовых" заходак няшмат (аднасторонні касцяны грэбень разам з ладзейнай заклёнкай), то і вывад аб іх выпадковасці нібыта заканамерны. Аднак жа і плошча раскопа, з якога падходзяць дадзеныя артэфакты, была ўсяго толькі 40 м². Экстрапаліцыя колькасці заходак пры плотнасці іх залягання ў ніжнім стратыграфічным слое на плошчу вакольнага горада парадка 6 га дазваляе гаварыць аб тысячах патэнцыяльных "нерядовых" артэфактах. Гэта значыць, што інтэнсіўнасць і геаграфія гандлёвых контактаў ранняга Палацка можа быць прадстаўлена зусім іншым светле. І колькасць пайночнаеўрапейскіх (скандынаўскіх) старажытнасцяў няхай і далёка не на ўзоруні іх колькасці на Рурыкавым гарадзішчы і ў Старой Ладазе (нельга не пагадзіцца, што ў сваёй аснове гэта былі пасяленні розных тыпau), але ўсё ж будзе прадстаўлена ў Палацку (меч X ст. з дружыннага курганнага некропаля Палацка яркае тады пацвярдзэнне). Таму адмаўляць прысутнасць васала Рурыка ў Палацку ў 862 г. (як і самага Рурыка ў Ладазе і на гарадзішчы каля Ноўгарада) на дадзены момант заўчастна. Цяжка пагадзіцца, што летапіснае ўпамінанне Палацка ў 862 і 907 гг. усяго толькі даніна традыцыі ці позняя ўстаўка ў крыніцы,

як гэта сцвярджае аўтар. Нагадаем таксама пра ўспамінанне пахода на Палац Аскольда і Дзіра ў 865 г. у Ніканоўскім летапісу, што не ўзгадана ў тэксце І.Ерамеева. Археалагічна даказаны факт існавання Палацка ў IX ст. у рашэнні дадзенай праблемы з'яўляецца вызначальным. Такім жа вызначальным з'яўляецца і ключавы тэзіс аб станаўленні Палацка на мясцовай генетычнай аснове, што прадвызначае своеасаблівасць Палацка ў этнокультурных працэсах Усходняй Еўропы. З апошнім сцвярджэннем згодны і аўтар нарыса, кажучы аб Палацку як аб з'яве "само-бытной восточнославянскай культуры".

Нам падаецца, што пераемнасць "славянскага горадка" пры вусці Палаты з горадам полацкіх князёў Брачыслава Ізяславіча і Усяслава Брачыславіча XI стагоддзя відавочная. Аднак крыніцавая база, на якой будуецца даследаванне І.Ерамеева, абмеравана колькасцю артэфактаў, атрыманых падчас археалагічных даследаванняў Палацка. Нагадаем, што маштабныя раскопкі на Палацкім гарадзішчы і селішчах не праводзіліся з-за сучаснай шчыльной гарадской забудовы на іх месцах. Агульная колькасці адкрытых тут рэчавых комплексаў IX—X стст. яўна недастаткова для адназначных вывадаў. Такім чынам, І.Ерамееву ўдалося прасачыць толькі агульную, хоць і дастаткова відавочную, тэндэнцыю. "Отсутствие ярких археологических комплексов IX — начала X вв." з'яўляецца асноўнай праблемай у пабудове мадэлі развіцця Палацка на раннім этапе. Аналіз наяўных артэфактаў з раннегарадскіх культурных адкладаў Палацка праведзены расійскім даследчыкам на высокім навуковым узроўні, але ключавое пытанне аб прычыне малой колькасці гэтых артэфактаў тлумачыцца толькі адсутнасцю развітых гандлёвых адносін, а не малой плошчай праведзеных археалагічных даследаванняў, а значыць і недастатковай рэпрэзентатыўнасцю знойдзеных артэфактаў.

У інтэрпрэтацыі этапаў узвядзення валоў палацкага гарадзішча таксама не хапае крыніцавай асновы. Траншэя, выкананая Г.В.Штыхавым у 1962 г., яўна не дадае магчымасць атрымаць канчатковыя вывады аб этапах будаўніцтва ўмацевання гарадзішча. Паширыць маштабы даследавання на дадзеным помніку археалогіі на сённяшні дзень надзвычай складана, улічваючы шчыльную жылую забудову гарадзішча. Вось і атрымліваецца, што археалагічныя раскопкі на ключавым помніку археалогіі старажытнага Палацка не дазваляюць дэталізаваць этапы будаўніцтва вала. Але нават пры ўсім гэтым І.І.Ерамееву канстатуе верагодную вышыню вала Палацкага гарадзішча ў 1,5 м (размова ідзе пра вал апошній чвэрці I тысячагоддзя, насыпаны пасля пачатковага вала "банцараўскага" перыяду).

Якога-небудзь павелічэння плошчы Палацка да сярэдзіны X ст., як гэта абаснавана ў заключэнні да ўсяго выдання¹⁴, сапраўды не было. Сумарная плошча гарадзішча разам з селішчамі на працягу IX — канца X ст., складала 8 гектараў, дынаміка павелічэння тэ-

рыторыі Палацка назіраецца не раней за канец Х ст., калі плошча Палацка вырасла ў дзясяткі разоў і ў XI ст. складала ўжо каля 180 гектараў¹⁵.

Так ці быў Палацк трэцім (разам з Кіевам і Ноўгарадам) цэнтрам дзяржаўнасці на Русі? Сама пастаноўка пытання зыходзячы з тэксту выдання "Русь в IX—X веках: археологическая панорама" неправамерная, паколькі на той момант Кіева як гарадскога паселішча не існавала (тапаграфічная структура Кіева другой паловы IX ст., на думку аўтара адпаведнага раздзела А.В.Комара, у той час нагадвала сабой "гнездо поселений в миниатюре", а харктар заходак з'яўляўся "рядовым" да канца IX ст. "Признаки средневекового города", на яго думку, Кіеў пачаў набываць на мяжы IX—X стст.¹⁶), а Ноўгарад з'яўляўся цэнтрам пражывання княжацкай адміністрацыі — выхадцаў са Скандынавіі.

На наш погляд, прышоў час канстатаваць факт, што **формы і шляхі станаўлення дзяржаўнасці на Русі былі рознымі**. Скандынаўскі фактар, гэты свайго роду медыятар гандлёвых адносінаў і ваеннаі справы, асноўны крытэрый "огосударствленія" тэрыторыі Поўначы Русі, у станаўленні дзяржаўнасці Палацкай зямлі не быў вызначальным. **Палацк у гэтай сувязі ўяўляе абсалютна нетыповую мадэль развіцця дзяржаўнасці на тэрыторыі ўсходнеславянскага свету.** Прыйманне варагаў вельмі апасродкована закранула тэрыторыю Палацкай зямлі. **Палацкая дзяржаўнасць зарадзілася на мясцовай генетычнай аснове, сапраўды як з'ява самабытнай ўсходнеславянскай культуры.** Присутнасць у Палацку "мужа" князя Рурыка не закранула і не прадвызначала эвалюцыю мясцовых родавых структур у дзяржаўным кіраванні зямлі-воласці, што фарміравалася. Межы гэтай зямлі-воласці пачалі фарміравацца ў IX—X стст., што наглядна ілюструюць даныя апошніх археалагічных даследаванняў¹⁷.

Дзяржаўнасць імгненнем не фарміруеца. Пасяленне з "архаічнай топографической структурой" (вызначэнне I.Ерамеева) пры вусці Палаты да другой чвэрці XI ст. становіцца буйнешым сацыяльна-эканамічным і культурным цэнтрам зямлі-воласці від Усходняй Еўропе. У Палацку дынамічна развіваецца міжнародны гандаль і рамяство, геапалітычныя амбіцыі палацкіх князёў заснаваныя на высокім эканамічным патэнцыяле, палацкія князі ўступаюць у эру данніцкіх адносінаў з латгаламі і іншымі плямёнамі ў нізінках Дзвіны на правах сюзерэнай.

Заканчваючы нашыя разважанні, звернемся да таго, з чаго пачалі. Адсутнасць матэрыяльных сведчанняў можа адмаўляць наяўнасць гістарычнага працэсу. Матэрыяльныя сведчанні існавання славянскага Палацка ў канцы VIII ст. з'яўляюцца археалагічна абурнаванымі. Присутнасць васала Рурыка ў 862 г., паход Аскольда і Дзіра на Палацк у 865 г., таксама як і ўдзел палацкіх дружын у паходзе Алега на Царград у 907 г., не супярэчаць археалагічным крыніцам, якія маюцца. Фарміраванне тэрыторыі зямлі-воласці не

магло праходзіць па-за кантэкстам генезісу дзяржаўнасці на Русі. Як тут не ўзгадаць аб прышэсці Рагвалода ў Палацк "из-за моря", з'яве ў многім сугучнай прызвінню Рурыка з варажскімі кланамі ў Ладагу і ў Ноўгарад. Аднак прызвінне Рагвалода было зроблена не ад імя кааліцыі разнародных плямён, якія паўсталі "род на род", а па волі протабаяр крывачоў-палачан.

У гэтай сувязі нам уяўляеца, што мадэлі генезісу дзяржаўнасці Кіеўскага Падняпроўя і Наўгародскага Павалхоя таксама з'яви па сутнасці розныя. Тому спрачацца аб тым, хто быў першы, абсалютна бесперспектывна. Усходняе славяне, які б складаны шлях у пабудове сваёй дзяржаўнасці яны ні прайшлі, у эпоху каланізацыі Верхняга Падняпроўя, Павалхоя і Падзвіння ўсё ж з'яўляліся найбольш блізкімі па ментальнасці, асновам матэрыяльной і духоўнай культуры, чым разнародныя плямёны і народнасці, якія іх акружалі.

¹ Моця А.П. Откуда есть пошла земля Российской? // Родина. 2012, № 9. С. 78.

² Даніловіч В., Ляўко В. Прадмова // Палацк у гісторыі і культуры Еўропы: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Палацк, 22-23 мая 2012 г.). Мн., 2012. С. 7—9.

³ Белецкій С.В. Новые публикации материалов раскопок средневековых городов Белоруссии // Советская археология. 1979, № 1. С. 304 — 306; Плавінскі М. Палацк да Рагвалода (пытанні тапаграфіі і храналогіі культурнага слоя) // Acta archaeologica Albarutenica. Vol. II (Вып. 2). Мн., 2007. С. 28—29.

⁴ Русь в IX—X веках: археологическая панорама / Ин-тархеологии РАН; отв. ред. Н.А.Макаров. Москва; Вологда, 2012.

⁵ Еремеев И., Бубенько Т., Штыхов Г. Лепная керамика средневекового Витебска // Acta archaeologica Albaruthe-nica. Vol. II (Вып. 2). Мн., 2007. С. 5 — 24; Еремеев И., Штыхов Г. Древний Лукомль. Лепная керамика и раннесредневековый культурный слой // Там жа. С. 110—134.

⁶ Русь в IX—X веках: археологическая панорама. С. 287—288.

⁷ З гэтым тэзісам нельга не пагадзіцца, паколькі практична поўная адсутнасць скандынаўскіх рэчаў у матэрыяльнай культуры насельніцтва IX — сярэдзіны X ст. з'яўляеца характернай рысай археалагічных комплексаў Палацка дадзенага перыяду (гл. Дук Д.У. Палацк і палачане (IX—XVIII стст.). Навапалацк. 2010. С. 35, 132).

⁸ Русь в IX—X веках: археологическая панорама. С. 287—290.

⁹ Там же. С. 290.

¹⁰ Там же. С. 294.

¹¹ Там же. С. 297.

¹² Захаров С.Д. Древнерусский город Белоозеро. М., 2004. С. 107.

¹³ Там же. С. 121; Русь в IX—X веках: археологическая панорама. С. 100, 455.

¹⁴ Русь в IX—X веках: археологическая панорама. С. 458.

¹⁵ Дук Д. Палацк і палачане (IX—XVIII стст.). С. 64—65.

¹⁶ Русь в IX—X веках: археологическая панорама. С. 315, 365.

¹⁷ Полоцк: Полоцк и Полоцкое княжество (земля) в IX—XIII вв., летопись древних слоев, Полоцк и его округа в XIV—XVIII вв., ремесло, денежное обращение и торговые связи Полоцка в средневековье (по данным археологии, нумизматики и письменных источников), культура и просвещение в средневековом Полоцке. Мн., 2012. С. 66—80.